

ных авторитетов неизменно оставались сочинения Феодора Студита, Исаака Сирина, других проповедников «узкого пути» к Богу. В ряде текстов содержатся указания на «любовь к безмолвию», «умное делание», «сумную молитву», в чем можно видеть проявление исихастских тенденций, весьма распространенных в среде часовенных-староверов.

Тексты Патерика свидетельствуют о своеобразном преломлении в современной старообрядческой книжности древних традиций. Наиболее наглядно совмещение книжного канона и реалистических описаний проявляется в агиографических нарративах. Урало-Сибирский патерик, помимо оформления исторической памяти, был призван напомнить о важности сохранении духовных и нравственных традиций в «опасные» времена.

#### Литература

1. Покровский, Н. Н., Зольникова, Н. Д. Староверы-часовенные на востоке России в XVIII–XX вв.: Проблемы творчества и общественного сознания / Н. Н. Покровский, Н. Д. Зольникова. – М.: Памятники исторической мысли, 2002.
2. Урало-Сибирский патерик: тексты и комментарии: В трех томах. Книга 1 (Том 1–2) / Отв. ред. Н. Н. Покровский. – М.: Языки славянской культуры, 2014.
3. Урало-Сибирский патерик: тексты и комментарии: В трех томах. Книга 2 (Том 3) / Отв. ред. Н. Н. Покровский. – М.: Издательский дом ЯСК, 2016.
4. Журавель, О. Д. Литературное творчество старообрядцев XVIII–начала XXI вв.: темы, проблемы, поэтика / О. Д. Журавель. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2012.
5. М. Македония. Цветник духовный для отроков / авт.-сост. Е. В. Быкова, А. А. Пригарин – Киров: ООО «Кировская областная типография», 2020.

УДК 811.161.3'27

Я. Я. Іваноў, дац., докт. філал. навук  
(МДУ імя А. А. Куляшова, г. Магілёў)

#### АФАРЫЗМЫ І АДНАФРАЗАВЫ ТЭКСТЫ

Адным з найбольш дыскусійных пытанняў у сучаснай лінгвістыцы тэксту з'яўляюцца судносіны афарызмаў з такой стракатай групай малых тэкстай, як аднафразавы тэксты, што складаюцца з адной фразы (з аднаго простага ці складанага сказа), але маюць разнастайні змест, шматлікі жанравыя формы і ўжываюцца ў самых розных сферах камунікацыі.

Такія тэксты з'яўляюцца спецыфічнай разнавіднасцю як малых тэкстай, так і тэкстаў увогуле, паколькі маюць мінімальную форму, гэта мінімальная тэксты, у якіх адсутнічае мяжа паміж асобнымі сказамі і цэлым тэкстам. Паходжанне аднафразавых тэкстай сягае ў сівую

#### ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I

даўніну, гэта і выслоюі старажытных мудрацоў, і манументальная надпісы, і даўнія эпіграмы (рытуальныя і іншыя надпісы на предметах), і эпітафіі, і парэмі (прыказкі, гаспадарчыя выслоюі, устойлівые юрдычныя формулы, народныя прыкметы, павер'і і інш.). Шмат разнавіднасцей тэкстай маюць аднафразавую структуру, што дазваляе вылучыць іх у самастойны аб'ект лінгвістыкі.

У працы Э. М. Берагоўскай «Стилистика однофразового текста» (2015) афарызм разглядаецца як адзін з ядзерных відаў аднафразавых тэкстай (разам з прыказкай, лозунгам, дэвізам, максімай і інш., што звычайна таксама адносяцца да афарыстычных фраз). Паняцці «афарызм» і «афарыстычнасць» даследчыца спеціяльна не вызначае (не спасылаецца і на існуючыя дэфініцыі), але прыпісвае аднафразавому тэксту якасці, уласцівых афарызму: «монофрастичнасць» («первый и главный признак», што «отличает однофразовый текст от всякого другого»), «преобладание автосемантии», «тенденция к клишированию», «способность к разнообразным трансформациям» [1, с. 309–311]. У гэтай сувязі паўстае праблема судносін паняцці афарыстычнасці і манафрастычнасці, вырашэнне якой з'яўляецца важным як для таксанаміі малых тэкстовых форм, так і для лінгвістычнай тэорыі афарызма [2].

На наш погляд, афарызм нельга кваліфікаваць у тэрмінах лінгвістыкі як «кананічны тэкст», што традыцыйна ўспрымаецца як спецыфічны ў адносінах да іншых тэкстай (насуперак погляду Э. М. Берагоўскай [1, с. 22]). На самой справе, афарызм як лінгвістычны аб'ект паводле сваіх якасцей з'яўляецца складаным (можа ўтвараць з іншымі аб'ектамі больш за адно мноства), аднак валодае ўласнымі прыметамі (якія разумеюцца лінгвістамі па-рознаму, але і вызначаюцца), асноўнай з якіх з'яўляецца прымета афарыстычнасці (якая таксама разумеецца па-рознаму, але заўсёды вылучаецца).

Калі звязаныца да традыцыйнага (шырокага) разумення афарыстычнасці як сіціласці, лаканічнасці і г. д. (што хараکтэрizuе форму афарызма), то ў такім разе паняцці афарыстычнасці і манафрастычнасці цалкам супадаюць, паколькі ў самым шырокім сэнсе афарызм вызначаецца як кароткая, лаканічная фраза з сінтаксічнай пабудовай сказа (г. зн. аб'ёмы паняцця афарызма і аднафразавага тэксту аказываюцца тоеснымі).

Такая тоеснасць (калі кожны афарызм з'яўляецца аднафразавым тэкстам, а кожны аднафразавы тэкст — гэта афарызм), зразумела, падарадкальная, паколькі на самой справе паняцці аднафразавага тэксту і афарызма знаходзяцца паміж сабой у адносінах гіпераніміі (кожны

афарызм з'яўляеца аднафразавым тэкстам, але не кожны аднафразавы тэкст — гэта афарызм). Вызначаны парадокс адразу нейтралізуецца, калі звярнуцца да семантычнага складніка якасці афарыстычнасці — абагульненасці зместу. У такім разе паніці афарыстычнасці і манафрастычнасці (як і паніці афарызма і аднафразавага тэксту) утвараюць несупяречлівую гіперанімічную пару, што адпавядзе рэчаіснасці (кожны афарызм — гэта аднафразавы тэкст, але толькі той аднафразавы тэкст з'яўляеца афарызмам, які мае абагульнены змест).

На гэтай падставе нельга кваліфікаць афарызм як від аднафразавага тэксту (насуперак шырока вядомаму погляду Э. М. Берагоўскай [1, с. 23–24]), паколькі сама якасць афарыстычнасці ў семантычным плане (абагульненасці зместу) можа быць уласціва таксама многім з 70 вядомых разнавіднасцей аднафразавага тэксту. Так, афарызмамі, могуць быць і прыказка, і календарная прыкмета, і манаверш, і лірyczная мініяцюра, і эпіграма, і эпітафія, і лозунг, і дэвіз, і рэкламны слоган, і плакатны тэкст, і подпіс пад майонкам ці фотаздымкам, і альбомны запіс, і аўтограф на кнізе, і графіці, і тост, і хадзічы жарт, і эпірама, і эпітафія, і падродыя, і футбольная крычалка, і крый вулічнага гандляра, і прыпіс да чужога тэксту, і надпіс на помніку, на значку, на майны, на гадзінніку, на спартовым кубку і г.д., але толькі ў выпадку, калі яны маюць абагульнены змест (семантычны складнік якасці афарыстычнасці).

Трэба адзначыць, што фальклорныя афарызымы якасна і колькасна не супадаюць з усімі парэміямі як фразавымі тэкстамі малых жанраў фальклору. З фразавых разнавіднасцей парэмій толькі прыказкі харектарызуюцца абагульненым зместам, таму фальклорныя афарызымы звычайна атасамліваюцца з прыказкамі. Аднак калі 15% адзінак, што звычайна далаучаюцца да прыказак, не маюць абагульненага зместу (паведамляюць прэчынныя сітуацыі ў дачыненні да пэўных асоб ці аbstавін).

Такія адзінкі трапляюцься ў сучасныя слоўнікі прыказак паводле традыцый з даведнікаў XIX ст., калі размежаванне прыказак (народных афарызмаў) і прымавак (фразеалагізмаў) яшчэ было ўмоўным, але апісваюцца (семантычнага і ілюструуючага) як сапраўдныя фразеалагізмы.

Вось тыповы прыклад у “Глумачальным слоўніку прыказак” (2011) І. Я. Лепешава і М. А. Якашэвіч, парабун: “Ад бяды ўцёк, а ў гора трапіў. Пра таго, хто з адной бяды трапіў у яшчэ большую. Каб не выгнali яго, ён павінен сам штодня выганяць людзей на панская палеткі, стаяць над імі грутаном... Вось так, Яўхім, Міхайлаў сын, ад бяды ўцёк, а ў гора трапіў (У. Ліпскі. Невядомы)” (стар. 52).

Адзінкі такога кшталту мэтазгодна кваліфікаць як фразеалагічныя — устойлівыя фразы (паводле сучаснай агульнаўпрынятай тэрміна-

## ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I

логі), або фразеалагізмы са структурай сказа ці маўленчыя формулы, напр.: *Пашкадаваў воўк кабыту, пакінуў хвост ды грибу (кто каму)*; *Развязаўся мех не на смех (у каго)*. Тоё самае і ў іншых мовах: руск. Вместе тесно, а врозь скучно (кому); польск. *Handluje jak diabel o dusze ( kto )*; *Rozumit aż nadto, ale statku brakuje ( u kogo )*; англ. *Care killed a cat (“Догляд <чый> забіў котку”); Do as I say, not as I do (“Рабі, як я кажу, а не як я раблю”)* і да т.п. Трэба адзначыць, што размежаванне прыказак і фразеалагізмаў з'яўляеца актуальнай праблемай нарматывнай парэміяграфіі і фразеаграфіі беларускай мовы і іншых моў [4, с. 134–138].

Прыказкі, паводле меркавання Э. Б. Тайлара, захаваліся да нашых дзён дзяякуючы таму, што яны “не пазбайдзеныя значэння самі па сабе, таму што іх дасціпнасць часта такая ж свежая і мудрасць іх не менш актуальнай, як і ў старадаўнасці” [5, с. 76–77], што пацвярджаеца, у прыватнасці, шырокай актуалізацый прыказак у сучасным соцыуме з дапамогай “антыхірніка”, якія не толькі парадзіруюць традыцыйныя прыказкавыя змест, але і спрыяюць захаванню прыказак у свядомасці носібітаў моўы [3]. Гэта дазваляе сцяржджыць, што прыказкі на ўсім працягу сваёго гістарычнага развіцця засталіся нязменнымі як тып выказванняў і як клас моўных адзінак па сваіх асноўных структурных і семантычных якасцях, змяніліся толькі роля і функцыі прыказак у культуре, а таксама іх прадметна-тэматычны змест.

Сярод аднафразавых тэкстаў, якія набылі ўстойлівасці і ўзнайляльнасць у маўленні (якасць моўных клішэ), прыказкі з'яўляюцца найбольш гамагенай групай адзінак, у межах якой можна выплучыць пэўную колькасць такіх, якія не змяніяюцца на працягу многіх стагоддзяў — “асноўныя прыказкавыя фонды” [4, с. 85–99]. Прыказкі разам з крылатымі афарызмамі ўтвараюць асобную частку моўнай карынты свету і адлюстроўваюць нацыянальную культуру як зместам, так і сваёй фонавай семантыкай.

### Літаратура

1. Береговская, Э. М. Стилистика однофразового текста (на материале русского, французского, английского и немецкого языков)/Э. М. Береговская. – М.: URSS: Ленанд, 2015. – С. 344.
2. Иванов, Е. Е. Афористичность и фактологичность однофразовых текстов / Е. Е. Иванов // Вестник МДУ імя А. А. Куляшова. Серыя А. 2017. – № 1. С. 91–92.
3. Иваноў, Я. Я. Беларускія антыпрыказкі як з'ява нацыянальнай лінгвакультуры / Я. Я. Иваноў // Językoznanstwo. 2020. – № 1(14). – С. 83–106.
4. Иваноў, Я. Я. Афарыстычныя адзінкі ў беларускай мове: манаграфія / Я. Я. Иваноў. Магістэрскі дэманістрыяцыйны докторант / МДУ імя А. А. Куляшова, 2017. – С. 208.
5. Тайлор, Э. Б. Первоўтнайная культура / Э. Б. Тайлор; пер. с англ. М.:Изд-во політ. літаратуры, 1989. – С. 573.